

Светлай памяці
брата Якава
прысвячаеца

Прадмова

Слоўнік з'яўляеца працягам збораў дыялектнай лексікі Мсціслаўшчыны, надрукаваных кнігамі і асобнымі падборкамі ў 60—80-х гадах. Змешчаная ў ім лексіка сабрана на працягу апошніх чатырох дзесяцігоддзяў. Спосаб падачы матэрыялу застаецца той жа, што і ў папярэдніх слоўніках,— алфавітна-гнездавы камбінаваны. Асобнымі гнёздамі прыводзяцца адназначныя слова (*глыжжа, глыззе; клібіць, клюбіць, клябіць; надруга, надруганне, надругацельства*), аднакарэнныя назоўнікі мужчынскага і жаночага роду, якія абазначаюць асобу па дзеянню (*адгробішчык, адгробішчыца; мірэннік, мірэнніца*), дзеясловы незакончанага і закончанага трыванняў, незалежныя і залежныя дзеясловы, а таксама дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі да іх (*абішчычаць, абишчычываць, абишчычацца, абишчычывацца, абишчыціць, абишчыціцца, абишчычаны, абишчычоны, абишчыцёмы*), назоўнікі, прыметнікі і прыслоўі са значэннем памяншальнасці, узмацняльнасці, павелічальнасці (*барвус, барвусок, барвусіна, барвусюга, барвусішча; веразубы, веразубенькі; метна, метненка*).

Словы ў гняздзе тлумачацца шляхам падбору літаратурных адпаведнікаў або апісальна. Без тлумачэння падаюцца назоўнікі жаночага роду пры адпаведных назоўніках мужчынскага роду, ацэначныя формы назоўнікаў, прыметнікаў, прыслоўяў, а таксама адназначныя дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі да адпаведных дзеясловіаў.

Рэестравыя слова даюцца ў літаратурным запісу. У адзінковых выпадках (*асёл, бык, вымя, лебяды*) у якасці рэестравай пададзена нарматыўная літаратурная форма слова, паколькі ад яе ўзнікла некалькі дыялектных утварэнняў. Прыводзіцца некалькі слоў, зарэгістраваных у ранейшых выпусках. Гэта зроблена ў тых выпадках, калі ў словах выяўлены дадаткова новыя значэнні. Асобныя

словы ў гаворцы маюць іншае значэнне, чым у літаратурнай мове (*аднаходак*).

У адрозненне ад папярэдніх выданняў, тут часцей раскрываецца метафарычны бок мясцовай лексікі, пераносныя значэнні слоў. Гэта выкарыстанне слоў не па прамому іх прызначэнню, а зыходзячы з пэўнай аналогіі, падабенства таго, што слова абазначае звычайна, з тым, да чаго яно дастасоўваецца. У такіх выпадках прямое значэнне не падаецца, а толькі пераноснае з адпаведнай паметай.

Ілюстрацыйны матэрыял прыводзіцца ў спрошчанай транскрыпцыі. У прыкладах адлюстраваны асноўныя асаблівасці гаворкі. Паказваецца ўжыванне *р* мяккага (*абветріць*, *грязь*, *дренна*, *заўтры*, *трілюда*), досьць частае адпадзенне пачатковага галоснага *а* перад словам, якое заканчваецца на галосны,— *на* (*а*)*хвіцера*, *ні* (*а*)*дыхалі*, *ні* (*а*)*стаецца*, *ні* (*а*)*тказывай*, *па* (*а*)*дном*. Націскі па тэхнічных прычынах у рэестры не пазначаюцца, а толькі ў ілюстрацыйных прыкладах. Не пазначаецца націск над складамі з *о*, *ё*, *э*, *е*, паколькі гэтыя галосныя ў гаворцы бываюць толькі пад націскам.

Слоўнік забяспечан стылістычнымі паметамі.

Спіс скарачэнняў

Абразл.— абразлівае, *асудж.*— асуджальнае, *выкл.*— выклічнік, *выш.* *ст. пар.*— вышэйшая ступень параўнання, *груб.*— грубае, *гумар.*— гумарыстычнае, *дзеепрым.*— дзеепрыметнік, *дзеепрысл.*— дзеепрыслоўе, *дзіц.*— з дзіцячай лексікі, *ж.*— жаночы род, *жарг.*— жаргоннае, *жарт.*— жартоўнае, *займ.*— займеннік, *зак.*— закончанае трыванне, *зал.-бессуб'ект.*— залежна-бессубектная форма, *зб.*— зборны назоўнік, *звыч.*— звычайнае, *зл.*— злучнік, *зневаж.*— зневажальнае, *зніж.*— зніжальнае, *інш.*— іншае, *іран.*— іранічнае, *ласк.*— ласкальнае, *ліч.*— лічэнік, *м.*— мужчынскі род, *метаф.*— метафарычнае, *мн.*— множны лік, *н.*— ніякі род, *-н.*— небудзь, *неадабр.*— неадабральнае, *незак.*— незакончанае трыванне, *павеліч.*— павелічальнае, *памяниш.*— памяншальнае, *перан.*— пераноснае, *прым.*— прыметнік, *прысл.*— прыслоўе, *прываз.*— прывазоўнік, *рэдкаўж.*— рэдкаўжывальнае, *субст.*— субстантыўны, *узмацн.*— узмацняльнае, *узнёсл.*— узнёслае, *часц.*— часцей, *экспр.*— экспрэсіўнае, *эмац.*— эмацыйнальнае,